



НОВЫЯ
ГЕРОІ
НА АЛІМПІЙСКІМ
ГАРЫЗОНЦЕ **8**

КАЛІ ЖЫЦЦЁ
НАВУЧЫЛА
БЫЦЬ
МАЙСТРАМ **12**



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

23

ВЕРАСНЯ 2020 г.

СЕРАДА

№ 185 (29299)

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр ТУРЧЫН,
старшыня Мінскага
аблвыканкама:

«Арэнднае жыллё іграе важную ролю для прыцягнення спецыялістаў у рэгіёны, у тую ці іншую сферу эканомікі. Улічваючы мабільнасць працоўных рэсурсаў, моладзь сёння не спяшаецца набываць жыллё ва ўласнасць. Гэта арэнднага жылля становіцца ўсё больш актуальнай».



Ласка і клопат

Жыхар пасёлка Баравуха-1 Полацкага раёна ўзяў з прытулку для хатніх жывёл сабачку з хворымі лапамі, зрабіў для яго адмысловае крэселка на веласіпедзе. Кожны дзень ён адпраўляецца са сваёй Ласкай — так наш сціплы герой называе сваю гадаванку — на недалёкі шпацыр.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.



КОРАТКА

- Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі Цуй Цымін узнагароджаны Ордэнам Пашаны за значны асабісты ўклад у развіццё і ўмацаванне палітычных, гандлёва-эканамічных, крэдытна-інвестыцыйных, навукова-тэхнічных і гуманітарных сувязяў паміж Беларуссю і КНР.

- Уведзены абмежаванні на наведванне лясоў у Кастрычніцкім раёне Гомельскай вобласці, а таксама ў Стаўбцоўскім і Салігорскім раёнах Мінскай вобласці.

- Вядомы расійскі навуковец, фізік-тэарэтык, матэматык, філосаф, багаслоў і перакладчык Сяргей Харужы памёр 22 верасня ва ўзросце 78 гадоў.



- Авіякампанія «Белавія» аднаўляе рэйсы ў Маскву з 30 верасня. Яны будуць выконвацца па серадах у аэрапорт Дамадзедава.

- У пункце пропуску «Урбаны» («Сілене») 25 верасня магчыма заповолненне пагранічнага кантролю з-за правядзення работ у рамках рэканструкцыі гэтага пагранперахода.

Сваё жыллё

ДОМ «ПАД КЛЮЧ», або Зборны канструктар

Індывідуальнае жыллёвае будаўніцтва ў Беларусі ў апошнія гады набірае папулярнасць. Не сакрэт, што ў агульнай структуры ўведзенага ў эксплуатацыю новага жылля індывідуальныя дамы займаюць каля 40 %

А сёлета буйным будаўнічым прадпрыемствам сталі прапаноўваць больш актыўна развіваць комплексную індывідуальную жылую забудову. У Мінбудархітэктуры спадзяюцца, што гэты кірунак будзе развівацца і далей, заявіла на прэс-канферэнцыі начальнік аддзела жыллёвага будаўніцтва ўпраўлення жыллёвай палітыкі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва Кацярына УСЯНKOVA.

Больш за ўсё асобнага жылля пабудуюць у Мінскай, Брэсцкай і Гродзенскай абласцях

Нягледзячы ні на якія эканамічныя цяжкасці ў краіне, з году ў год захоўваецца павышаны попыт на індывідуальныя дамы. Многія людзі звяртаюцца па крэдыты, у іх ёсць жаданне будаваць або купляць такое жыллё.

СТАР. 4

Беларусь памятае

Сямнаццаць вярнуліся з небыцця...

Магілёўскія пошукавікі нарэшце знайшлі пад Слаўгарадам тое поле бою, пра якое прачыталі ў архіўных дакументах чвэрць стагоддзя таму



Да пошукаў гатовы.

СТАР. 5

ISSN 1990 - 763X



20185 >

9 771990 763008



ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА